

ЗВЯЗДА

ОРГАН ЦК і МІНСКАГА АБКМА КП(б)Б

№ 274 (6551) | 28 лістапада 1939 г., аўторак | ЦАНА 10 КАП.

Уручэнне ордэнаў і медалюў Саюза ССР.
Прыйм урадам БССР і ЦК КП(б)Б у чэсьць 20-годдзя Першай Коннай арміі.
Працоўныя БССР горада адабраюць ноту савецкага ўрада.

Н. Грозуў — Воляты работы даверанага.
А. Влодзіг — Таленавіты інжынер.
З. Ларысаў — Кандыдаты ў дэпутаты сельскіх саветаў.
А. Астапенка — Выхаваны докамала.
А. Магусевіч — Пасланец калгаснага сьлава.

С. Шчарбаню, А. Пысін — Няма больш батракоў.
В. Я. Трайнін — Дыдак савецкай музыкі.
Р. Барташ — Закончылі сельскагаспадарчыя работы.
І. Носін — Звенявая Анастасія Машгарова.
І. Пятроў — Нагляд правакацыя фінскай ваеннай паліцыі.

ПА-БОЛЬШЭВІЦКУ ЗАВЯРШЫЦЬ СЕЛЬСКАГАСПАДАРЧЫ ГОД

Гістарычныя рашэнні XVIII з'езда ЦК КП(б) і майскага Пленума ЦК КП(б) забяспечылі міліённы масы калгаснікаў на большэвіцкую барацьбу за далейшае арганізаванае гаспадарчае ўмацаванне калгасаў.

Тэхнічная брыгадаў і аэрыяных. У калгасах створаны аэрыяныя з'яўдзілі. У бліжэйшы час будуць праведзены курсы з'яўдзілі аэрыяных.

Большэвікі Беларускай рэспублікі штодзённа ачуваюць сталінскія клопаты і дапамогу партыі і ўрада. І гэта патрыятычны тлумачэнні сацыялістычнага земляробства на стаханавскую работу, на барацьбу за новыя вытворчыя перамогі.

На жаль, кіраўнікі некаторых раёнаў і абласцей рэспублікі не ўзначальваюць улічваю мас калгаснікаў і зусім незалежна арганізуюць барацьбу за свечасовае заканчэнне сельскагаспадарчага года.

Зусім іншае становішча ў калгаснай дэспіцы. Тут выраслі зусім новыя людзі, стаханавцы, якія паспяхова асваіваюць перадавую савецкую аграрную культуру.

Незалежна ад разгорткі работ трактараў, вельмі марудна арганізавана пераважна апрацоўка зямлі і з'яўдзілі працы на абрасі і далучэнні да грамадскіх зямель калгасу вывучэнні ліквідацыі прыватных участкаў.

Сённяшні дзень у калгаснай дэспіцы. Тут выраслі зусім новыя людзі, стаханавцы, якія паспяхова асваіваюць перадавую савецкую аграрную культуру.

Гэтыя факты сведчаць, што некаторыя абласныя і раённыя партыйныя і савецкія арганізацыі самасупакойна на дэспіцы паставах і абрасі ў апошні час барацьбу за завяршэнне ўсёга года сельскагаспадарчых работ.

Калгас «Вольніца», Васілевіцкага раёна. У 1938 годзе на плошчы ў 261 гектар сабраў сярэня ўраджай з'яўдзілі 12,6 цнт з гектара, а ў гэтым годзе на плошчы ў 197 гектараў — 19,5 цнт з гектара.

Прамы абавязак усіх партыйных і савецкіх арганізацый, зямельных арганізацый рэспублікі — карынным чынам палепшыць кіраўніцтва сельскай гаспадаркай, прыняць усё мернае да паспяховага завяршэння сельскагаспадарчага года і арганізавана большэвіцкую барацьбу за высокі ўраджай, за поспехі жывёлагадоўлі ў 1940 годзе.

Калгас «Вольніца», Васілевіцкага раёна. У 1938 годзе на плошчы ў 22 гектара сабраў сярэня ўраджай бульбы та 209 цнт з гектара, а ў гэтым годзе на плошчы ў 28 гектараў — на 250 цнт з гектара.

Траба асудзіць, які актывізаваў і практыку кіраўнікоў некаторых партыйных і савецкіх арганізацый і работнікаў загатоўка апарата, бестурботнасць у справе выканання абавязкаў перад дзяржавай. Траба рашуча заклікаць да парадку тых, якія парушаюць дзяржаўную дыспіцы, не выконваючы планаў дзяржаўных паставак і загадаў.

Калгас «Брыгадзір», Аршанскага раёна. У 1938 годзе на плошчы ў 30 гектараў атрамыв сярэня ўраджай з'яўдзілі 5,4 цнт з гектара, а ў 1939 г. — на плошчы ў 35 гектараў — 9,39 цнт з гектара.

Полная ліквідацыя фактаў разбазарвання калгасных зямель, завяршэнне абмалоту і асыска насенных і страханых фондаў, узорны рамонт трактараў і іншых сельскагаспадарчых машын, высокая якасная апрацоўка і з'яўдзілі з'яўдзілі дзяржавы, арганізацыя пільнай з'яўдзілі жывёлы і ўкампіляваныя жывёлагадоўчыя фермы калгасу — усё гэта з'яўдзілі на пярэ актуальнейшыя задачы і барацьбу за завяршэнне сельскагаспадарчага года. Столь павіны быць прыкрасна ўвага партыйных і савецкіх арганізацый і зямельных арганізацый.

Вос што расказвае ўдзельнік Усеагульнай сельскагаспадарчай выстаўкі, Агразна хрэснага сартачэска тав. Опіеў. Сортачэска забісе бліжэйшы ўраджай. На плошчы ў 36 гектараў атрамыв сярэня ўраджай з'яўдзілі 20,85 цнт з гектара. Азімая культура та ўраджай: жыта — 15 гектараў — на 28 цнт з гектара, з 5 гектараў — на 36 цнт, азімая пшаніца — на 28 цнт, на асобных участках ўраджайнасць складала 44—52 цнт з гектара.

Нама чаго і дазваляе, што ты таварышы, які адставае на сельскагаспадарчых работах аб'ясняюць сваёй заня тасцю на выбарах, не разумеюць задач партыі. Наагавор, партыяўка да выбараў у масовыя саветы выклікала велізарныя палітычны і вытворчы ўзымы. Масы калгаснікаў гарач жадаюць сустраць выбары новымі вытворчымі поспехамі. Задача партыйных арганізацый і зямельных арганізацый у тым і заключаецца, каб абспірачыю на гэты ўзымы мас, правільна спалучыць пільны чынам і гаспадарчую работу і на гэты аснове забеспечыць ажыццяўленне зусняў партыі. Самі калгаснікі дапамогуць нашым арганізацыям наладзіць узорную працоўную дыспіцы ў калгасах, заклікаць да парадку логічна, даарганізавана калгаснай вытворчасці.

Урачэнне ордэнаў і медалюў Саюза ССР. 27 лістапада Намеснік Старшыні Прадзіму Вярхоўнага Савета ССР тав. А. Е. Бадаў уручыў ордэны і медалі ўзнагароджаным.

Пароль у дэспіцы і металі за ўзорнае выкананне спецыяльных заданняў урада на ўмацаванню абароннай магутнасці Савецкага Саюза і за выдатны поспехі ў вайскай, палітычнай і тэхнічнай падрыхтоўцы злучэнняў, часцей і падраздзяленняў Рабоча-Сялянскай Чырвонай Арміі ўручаюцца палкоўніку т. Ільіну А. М., камбрыгу т. Валозіну П. С. і інш.

Далей, ордэны і медалі атрымліваюць таксама і іншыя групы ваенных работнікаў, група логісцікаў і раг гаспадарчых работнікаў.

А імені ўзнагароджаных выступілі Герой Савецкага Саюза тт. Штарп Г. М., Фельдманіскі І. І., Шаўчанка В. І. і заслужаны дзяч навукі акадэмік т. Кулацін Н. М.

ПРАЦОЎНЫЯ БССР ГОРАЧА АДАБРАЮЦЬ ноту СОВЕЦКАГА ўрада

РАШУЧЫ АДПОР ПАДПАРЫШКАМ ВАЙНЫ!

Учора на мінекім станкабулаўнічым заводзе імені Варашылава адбыліся мітынгі работных, служачых і інжынерна-тэхнічных работнікаў першай змены. У сваіх выступленнях работныя вівілі мурную палітыку міру, якую паслядоўна прыводзіць урад ССР, выказалі сваё абуренне нагай правакацыяй фінляндскай ваеншчыны і патрабавалі дань рашучы адпор з'яўдзіліся намальшчыкам вайны.

Мы ўсё, як атвін, на першаму закліку партыі і ўрада гатовы стаць у рады слаўнай Рабоча-Сялянскай Чырвонай Арміі. — заявілі работныя стаханавцы тт. Харнас, Юдальзон, Ракевіч і іншыя.

Партгор першага механічнага цэха тав. Райпас у сваім выступленні заявіў: — Мы не жадаем вайны. Наш урад паслядоўна прыводзіць мудрую палітыку міру, якая забяспечвае міру, творчую працу народаў ССР. Але бяглыдзі фінляндскай ўрада, выхваляючы заказ падпарышчыкаў вайны з Англія і Францыя, ідзе па ўскія абуральныя правакацыі, лезе са скур, каб уцягнуць нашу вядзю дзяржаву ў другую сусветную вайну.

«Наша вядзю дзяржава, кіруюмай партыяй Леніна-Сталіна, неадаравова на ўвесь свет заўдзяла, што мы не хочам вайны. Доказам гэтаму служыць мурная сталінская палітыка міру, заключэнне рада мірных пактаў з прыбалтыскімі краінамі, вываленне брашчых народаў Заходняй Украіны і Заходняй Беларусі.

МУДРАЯ ПАЛІТЫКА СОВЕЦКАГА ўрада

ГОМЕЛЬ. 27 лістапада. (Нар. «Звездзі»). З пачатку найблжэйшага абурэння дэдавалі працоўныя Гомеля аб нагай правакацыі фінляндскай ваеншчыны.

«Выступалі з фінляндскай тэраторыі яшчэ раз даказваюць усю гілчасць імперыялістычнай палітыкі абанрошчывіцца правачых кругоў Фінляндыі і іншых падпарышчыкаў вайны.

На адбытым на паравоза-вагонна-рамонтным заводзе мітынгі прысутнічала 2.000 работных, служачых і інжынерна-тэхнічных работнікаў.

Разам з усім многімлібным савецкім народам мы абурены гэтай нагай правакацыяй і ад усёй душы вітаем мурную палітыку нашага ўрада. Мы абіаема яшчэ шырэй разгарнуць сацыялістычнае сааборніцтва імені Траішняй Сталінскай Пятігодкі, множныя рады многатэрачнасці нашай краіны з тым, каб у любы мінут, на закліку партыі і ўрада, быць гатовымі дань рашучы адпор усім тым, хто пасме пасягнуць на нашы свеччэнныя зямлі.

Прыём урадам БССР і ЦК КП(б)Б у чэсьць 20-годдзя Першай Коннай арміі

27 лістапада адбыўся прыём Саўнарком БССР і Цэнтральным Камітэтам КП(б)Б у чэсьць 20-годдзя Першай Коннай арміі.

На прыёме прысутнічалі сакратары ЦК КП(б)Б — член Ваеннага савета ВАВА тав. Панамарэнка, тт. Кулацін, Пракава, Малін і Байкачэў, старшыня СНБ БССР тав. Кісялёў, старшыня Прадзіму Вярхоўнага Савета БССР тав. Матвееў, камандуючы вайскамі ВАВА камандар 2-га ранга тав. Кавалёў, члены ваеннага савета ВАВА, намеснік старшыні СНБ БССР тав. Валасеў, народныя камісары БССР, сакратар Мінскага абкома КП(б)Б тав. Матвееў, дэпутаты Вярхоўнага Савета ССР і БССР, пратэатунікі абласных і гарадскіх партыйных і савецкіх арганізацый, дзячы навукі, мастацтва і літаратуры.

Сярод удзельнікаў прыёму — каля 400 камандзіраў, палітработнікаў і байцоў кавалерыіскіх часцей Беларускай Асобнай Ваеннай Акругі, праслаўленыя вэтэраны Першай Коннай арміі, удзельнікі баёў пад Херсонам, Кахоўкай, Церакопам, Парышчам, ілпер стаханавцы сацыялістычных прадпрыемстваў і калгасных палёў, удзельнікі паходу на вызваленне працоўных Заходняй Беларусі ад іга польскіх панюў.

Затым з прамовамі выступілі ўдзельнікі арганізацыі Першай Коннай арміі камкор тав. Ерэмка, вэтэран Першай Коннай арміі, урэнаносец тав. Пятроў і іншыя.

Сярод удзельнікаў прыёму — каля 400 камандзіраў, палітработнікаў і байцоў кавалерыіскіх часцей Беларускай Асобнай Ваеннай Акругі, праслаўленыя вэтэраны Першай Коннай арміі, удзельнікі баёў пад Херсонам, Кахоўкай, Церакопам, Парышчам, ілпер стаханавцы сацыялістычных прадпрыемстваў і калгасных палёў, удзельнікі паходу на вызваленне працоўных Заходняй Беларусі ад іга польскіх панюў.

Пад доўга незмаўкаемы аплачыменты і волькіх «ура» тав. Панамарэнка правадзілае адрыву за славу савецкай зброі, за неперажоўжучую Чырвоную Армію і яе першага маршала таварыша Варашылава, за арганізатара і натхніцеля ўсё пераможна-вайскага Сталіна.

Урада РСЧА, у ралах нашай слаўнай конніцы засталася многа лепшых байцоў Коннай арміі, яе вэтэраны. Яны займаюць, ілпер высокія камандныя пасады. Гэта тт. Пшанькоў, Гарававіч, Пшанькоў, Кулік, Чаравічэнка, Ерэмка і многія іншыя.

Выражаю ўшуненасць, што гераічнае чырвоная конніца будзе свята захоўваць баявыя большэвіцкія традыцыі Першай Коннай арміі і па першаму закліку нашай вайскай партыі і ўрада выступіць на абарону грамадзянскай палітыкі і ачыра рад даказа сваю стойкасць, гераізм і славу. Нахай жыме натхніць і арганізатара Першай Коннай арміі вядлікі Сталін Будзінны.

20-го таму назад, — гаворыць таварыш Кісялёў, — па ілпінятыя нашага любімага таварыша Сталіна была створана непераможная Першая Конная армія, якая на ўсёх франтах грамадзянскай вай-

ны пакрвала сабе неўвадзлялай славы. Першая Конная армія ўлісала мноства гераічных стаянок у гісторыю грамадзянскай вайны. Чырвоная конніца, які і ўсё наша слаўная Чырвоная Армія, і ў будучы час баю за ралізу таксама пажажа, як траба зліпчак ворагаў савецкага народа.

Тав. Панамарэнка ў сваёй яркай прамове гаворыць аб славе савецкай зброі, аб доблесных байках, камандзірах, камісарах і палітработніках, — прадаўжальнікаў слаўных традыцый гераюў Першай Коннай арміі, — паабяспечана пранесеных сіл краіны Совету і вядлікім вызваленчым паходам.

Затым з прамовамі выступілі ўдзельнікі арганізацыі Першай Коннай арміі камкор тав. Ерэмка, вэтэран Першай Коннай арміі, урэнаносец тав. Пятроў і іншыя.



Рыс. Ян. Кашчелі.

ГНЕЎ і АБУРЭННЕ ПРАЦОЎНЫХ ВІЦЕБСКА

ВПЕБСК. 27 лістапада. (Нар. «Звездзі»). Сваё абурэнне гнусным дзеяннем реакцыйных заваўд Фінляндыі, працоўныя горада выказалі сёння на шматлікіх мітынгах і сходах, далучаючы свой голас пратэсту да агульнага голасу ўсёго савецкага народа.

«Нахай жыме наш мурны Савецкі ўрад і яго глава таварыш Молатаў! Нахай жыме наш мурны Савецкі ўрад і настаўнік, гэты усёго працоўнага і прагасіўшага чалавечтва таварыш Сталін!»

«Выступалі з фінляндскай тэраторыі яшчэ раз даказваюць усю гілчасць імперыялістычнай палітыкі абанрошчывіцца правачых кругоў Фінляндыі і іншых падпарышчыкаў вайны.

«Нахай жыме наш мурны Савецкі ўрад і настаўнік, гэты усёго працоўнага і прагасіўшага чалавечтва таварыш Сталін!»

ГОЛАС КАЛГАСНІКАЎ

АСШАВІЧЫ. На прадпрыемствах і ў калгасах раёна праходзіць мітынгі з поваду нагай правакацыі фінляндскай ваеншчыны.

«Слаўная Чырвоная Армія пказала сваю доблесць і мужнасць пры абароне савецкай грамадні на Далёкім Усходзе і пры вызваленні працоўных Заходняй Беларусі і Заходняй Украіны з-пад гяту польскіх панюў. Нахай вельшч фінляндскай вады, што даблесная Чырвоная Армія засць рашучы адпор любому ворагу. Нікому і ніколі не аддадзім мы і пільні савецкай зямлі. (БЕЛТА).

ПАВЕДАМЛЕННЕ

Сёння, у 7 гадзін вечара, у Доме тэхнікі адбудзецца пленум Варашылаўскага РК КП(б)Б па пытанню аб становішчы агітацыйна-масавай работы на выбарчых участках з удзелам санктароў партыйных арганізацый, дырктараў прадпрыемстваў і ўстанюў і старшыня выбарчых участкаў. Лўна абавязкова.

«Слаўная Чырвоная Армія пказала сваю доблесць і мужнасць пры абароне савецкай грамадні на Далёкім Усходзе і пры вызваленні працоўных Заходняй Беларусі і Заходняй Украіны з-пад гяту польскіх панюў. Нахай вельшч фінляндскай вады, што даблесная Чырвоная Армія засць рашучы адпор любому ворагу. Нікому і ніколі не аддадзім мы і пільні савецкай зямлі. (БЕЛТА).

ПАВЕДАМЛЕННЕ

Сёння, у 7 гадзін вечара, у Доме тэхнікі адбудзецца пленум Варашылаўскага РК КП(б)Б па пытанню аб становішчы агітацыйна-масавай работы на выбарчых участках з удзелам санктароў партыйных арганізацый, дырктараў прадпрыемстваў і ўстанюў і старшыня выбарчых участкаў. Лўна абавязкова.

«Слаўная Чырвоная Армія пказала сваю доблесць і мужнасць пры абароне савецкай грамадні на Далёкім Усходзе і пры вызваленні працоўных Заходняй Беларусі і Заходняй Украіны з-пад гяту польскіх панюў. Нахай вельшч фінляндскай вады, што даблесная Чырвоная Армія засць рашучы адпор любому ворагу. Нікому і ніколі не аддадзім мы і пільні савецкай зямлі. (БЕЛТА).

ПАВЕДАМЛЕННЕ

Сёння, у 7 гадзін вечара, у Доме тэхнікі адбудзецца пленум Варашылаўскага РК КП(б)Б па пытанню аб становішчы агітацыйна-масавай работы на выбарчых участках з удзелам санктароў партыйных арганізацый, дырктараў прадпрыемстваў і ўстанюў і старшыня выбарчых участкаў. Лўна абавязкова.

«Слаўная Чырвоная Армія пказала сваю доблесць і мужнасць пры абароне савецкай грамадні на Далёкім Усходзе і пры вызваленні працоўных Заходняй Беларусі і Заходняй Украіны з-пад гяту польскіх панюў. Нахай вельшч фінляндскай вады, што даблесная Чырвоная Армія засць рашучы адпор любому ворагу. Нікому і ніколі не аддадзім мы і пільні савецкай зямлі. (БЕЛТА).

ВАРАШЫЛАЎСКІ РК КП(б)Б.

Шырэй большэвіцкую агітацыю за кандыдатаў сталінскага блока камуністаў і беспартыйных!

ВОПЫТ РАБОТЫ ДАВЕРАНАГА

У кожным годзе ёсць свае вуліцы і акраіны, якія ў далёкім мінулым карысталіся дрэннай славай. У Магілёве такой была калёсійная акраіна, якая насяла назву «Дзебры».

Была і такая вуліца, як Струшная, кішэўная прыгожымі распусці. Зараз гэтыя вуліцы носяць савецкія назвы: вуліца Катоўскага, Дзекабрыстаў, Паўлава, Малая Грамадзянская і інш. Не толькі назвы, але самі вуліцы змяніліся, сталі новымі. У кожным доме жывуць новыя, савецкія людзі, працуючыя на фабрыках, заводах, навучаючыся ў школах.

Тут папер узвышаюцца новыя каменны будынак сярэдняй школы № 8, дзе змяшчацца выбарчы ўчастак № 35, у які ўваходзіць і выбарчая акруга № 167.

Узнім наўвагу на ўчастку і ў акрузе не адчуваеце біюцца перадыбарчай кампаніі. Гурткі хатніх гаспадынь не працавалі, агітацыя-масавая работа не вялася. І вось партыйная арганізацыя мэдальнай фабрыкі імя Халтурнага вылучыла сацыялістычна-беспартыйнага большыка, планавіка мэдальнай фабрыкі Браніслава Гіларэяна Шуба.

Яна энергічна ўзялася за работу і аддае ёй многа ўвагі. Штодзённа праходзіць па акраіну, яна — ўсюды праходзіць. Бахоўнік у кватэры выбарчычкі, цікавіцца, які правозьняцца заняткі, які ўзнікі пытанні, выслухоўвае розныя просьбы і заўвагі.

За кароткі час Браніслава Гіларэяна агітацыя добра актывізаваў. У яго ўваходзіць 8 настаўніцкай школы № 8. — Будзем працаваць так, каб быць годнымі аказанага нам давер'я, — такую задачу паставіла перад агітацыйнай тав. Шуба.

Хутка было створана 8 гурткоў. Хатнія гаспадыні актывіна і рэгулярна навязваюць заняткі. Вельмі цікавы гурткі праводзяць настаўніцкі-агітацыйны тав. Давенкі і

Шліфіш. Ярка, на простых жыццёвых прыкладах, яны паказваюць хатнім гаспадыням дасягненні савецкай краіны.

Да вольных заняткаў агітацыйна рыхтуюцца старанна і ўдзяліва. Сама давераная правяда за агітацыйна тав. Шуба арганізавала групавую кансультацыю па Палажэнню аб выбарах і на дакладу таварышам Малацова аб знешняй палітыцы Савецкага Саюза.

Давераная кожны дзень шукае новыя метады работы. Практыкуюцца сустрэчы агітацыйна для абмену вопытам. Арганізуюцца чыткі адрывкаў з мастацкіх твораў.

Зараз для выбарчай акругі № 167 надышоў самы гарачы час. Выбарчы ўчастак упрыгожан партрэтамі кіраўнікоў партыі і ўрада, лозунгамі і плакатамі. Мэдальная фабрыка заахвочвае абсталяванне кабіні і паміжхатняга.

Але асноўнае — гэта агітацыя за кандыдатаў у дэпутаты мясцовых саветаў. У дэпутаты абласнога савета тут будзе багатыравацца адны сын радзімы, былы рабочы-слесар, папер інструктар Магілёўскага абкома партыі Вячаслаў Іванавіч Анісімаў. Давераная знаёміць агітацыйна з біяграфіяй кандыдата. На чарговых занятках гуртка выступілі хатнія гаспадыні і завілі, што ў дзень 24 снежня яны з вялікай радасцю аддадуць свае галасы за кандыдатаў сталінскага блока камуністаў і беспартыйных.

— Упердзе яны вельмі многа работы, — гаворыць Браніслава Гіларэяна.

Давераная дзеліцца сваёй планавай арганізацыяй лекцыяў для выбарчычкі, экскурсій па новабудулоў Магілёва. А выбарчычкім ёсць што паказаць. Горда ўзвышаюцца новыя шматнапавярховыя дамы, якія вырастаў ў Магілёве за апошнія год.

Так працуе давераная Браніслава Гіларэяна Шуба—беспартыйны большык, малады савецкі спецыяліст.

Н. ГРОЗАУ.



Агітацыйна 24-га выбарчага участка сталінскага раёна г. Мінска т. ЛЮБЧАНСКАЯ К. С. праводзіць гурткі ў паміжхатня агітацыйна.

КАНДЫДАТЫ У ДЭПУТАТЫ СЕЛЬСКИХ СОВЕТАУ

ВІПЕСК. (Мар. «Звезда»). Дні выбарчай кампаніі асямяноўваюцца ў калгасах абласці вялікімі палітычнымі і вытворчымі ўздымам. З выключна вялікай актывізацыяй праходзіць вылучэнне кандыдатаў у дэпутаты раённых і сельскіх саветаў.

У Багушэўскім раёне на сходзе членаў калгаса імя Карла Маркса быў аднадушна вылучаюцца кандыдатам у дэпутаты Калгаснага сельсавета па 23-й выбарчай акрузе старшыня калгаса канструктар партыі тав. Ціцюнаў Дзімітрый Самёнавіч.

Тав. Ціцюнаў паходзіць з батрацкай сям'і. Да 1929 г. ён быў пастухом у вёсцы Бельскае, пачаў калгас імя Карла Маркса. У 1933 г. калгаснік, вядоўчы т. Ціцюнава, як чэснага і здольнага чалавека, вылучыў яго батрацкім. Брыгада Ціцюнава была заўсёды ўпердзе. Ён паказаў сабе выдатным арганізатарам, актывіўным змагаюцца за большышчы ўрадавай.

У 1938 г. калгаснік аднагодова выбралі Ціцюнава старшынёй калгаса. Ён кіраўніцтва апраўдаў гэта давер'я. Над яго кіраўніцтвам калгас з кожным годам павышаў ураджайнасць сваіх палёў. За два годны яго работы старшынёй сярняў ураджайнасць зернявых па калгасу павысілася ад 4,5 цнт. з гектара да 12 цнт., а па асобных участках—да 24 цнт. з гектара. Калгас імя Карла Маркса перадаў не толькі ў сельскім савета, але і ва

ўсім Багушэўскім раёне. Тры чалавекі з найвышчай брыгадай і адна свінарка гэтага калгаса быў ўдзяліўцамі Усесаюзнай сельскагаспадарчай выстаўкі.

Кандыдатам у дэпутаты Калгаснага сельсавета калгаснікі таксама вылучылі знятоў стэхнаўку калгаса імя Карла Маркса, беспартыйна тав. Шапаўа Анну Федарэўну. Аб вялікім аўтарытэце гэтага чалавека сведчыць той факт, што тав. Шапаўа з 1936 года названа с'яўдзішча членам сельсавета.

У Лепельскім раёне калгаснікі сельскагаспадарчай імя Леніна вылучылі кандыдатам у дэпутаты Неепскага сельсавета па 5-й выбарчай акрузе знятоў звышнюю тав. Ільну, беспартыйна Губаровіч Варвара Самёнаўна. Яе змяно выканала план злучы ільнотрасты і ільносена на 200 прот. У гэтым жа раёне калгаснікі армеей імя Іваніна вылучылі кандыдатам у дэпутаты Стайскага сельсавета заахвочвае малачотнаварнай фармы беспартыйна тав. Федара Васільевіча. МТФ гэтага калгаса лічыцца адной з лепшых.

У Полацкім раёне кандыдатам у дэпутаты раёнскага савета па 42 выбарчай акрузе калгаснікі армеей імя Сталіна вылучылі Лявонка Ульяну Нікалаўну—арганізатарку стэхнаўскай звышней паліцыі, удзельніцу Усесаюзнай сельскагаспадарчай выстаўкі. Тав. Лявонка прынята ў члены партыі і карыстаецца заслужаным аўтарытэтам сярод калгаснікаў.

З. ЛАРЫСАУ.

ВЫХАВАНЦЫ КОМСАМОЛА

Сход студэнтаў, навуковых і адміністрацыйна-тэхнічных работнікаў мінскага вышэйшага інстытута імя Горькага алексыя дэкан літаратурнага факультэта тав. Шчыгулява.

— 24 снежня, — сказаў тав. Шчыгулява, — мы будзем выбіраць мясцовыя органы Савецкай улады. Наша задача — вылучыць кандыдатаў у дэпутаты гарадскога і раёнскага саветаў злучы тав. Шчыгулява.

— 24 снежня, — сказаў тав. Шчыгулява, — мы будзем выбіраць мясцовыя органы Савецкай улады. Наша задача — вылучыць кандыдатаў у дэпутаты гарадскога і раёнскага саветаў злучы тав. Шчыгулява.

— 24 снежня, — сказаў тав. Шчыгулява, — мы будзем выбіраць мясцовыя органы Савецкай улады. Наша задача — вылучыць кандыдатаў у дэпутаты гарадскога і раёнскага саветаў злучы тав. Шчыгулява.

— 24 снежня, — сказаў тав. Шчыгулява, — мы будзем выбіраць мясцовыя органы Савецкай улады. Наша задача — вылучыць кандыдатаў у дэпутаты гарадскога і раёнскага саветаў злучы тав. Шчыгулява.

— 24 снежня, — сказаў тав. Шчыгулява, — мы будзем выбіраць мясцовыя органы Савецкай улады. Наша задача — вылучыць кандыдатаў у дэпутаты гарадскога і раёнскага саветаў злучы тав. Шчыгулява.

— 24 снежня, — сказаў тав. Шчыгулява, — мы будзем выбіраць мясцовыя органы Савецкай улады. Наша задача — вылучыць кандыдатаў у дэпутаты гарадскога і раёнскага саветаў злучы тав. Шчыгулява.

— 24 снежня, — сказаў тав. Шчыгулява, — мы будзем выбіраць мясцовыя органы Савецкай улады. Наша задача — вылучыць кандыдатаў у дэпутаты гарадскога і раёнскага саветаў злучы тав. Шчыгулява.

— 24 снежня, — сказаў тав. Шчыгулява, — мы будзем выбіраць мясцовыя органы Савецкай улады. Наша задача — вылучыць кандыдатаў у дэпутаты гарадскога і раёнскага саветаў злучы тав. Шчыгулява.

— 24 снежня, — сказаў тав. Шчыгулява, — мы будзем выбіраць мясцовыя органы Савецкай улады. Наша задача — вылучыць кандыдатаў у дэпутаты гарадскога і раёнскага саветаў злучы тав. Шчыгулява.

— 24 снежня, — сказаў тав. Шчыгулява, — мы будзем выбіраць мясцовыя органы Савецкай улады. Наша задача — вылучыць кандыдатаў у дэпутаты гарадскога і раёнскага саветаў злучы тав. Шчыгулява.

— 24 снежня, — сказаў тав. Шчыгулява, — мы будзем выбіраць мясцовыя органы Савецкай улады. Наша задача — вылучыць кандыдатаў у дэпутаты гарадскога і раёнскага саветаў злучы тав. Шчыгулява.

— 24 снежня, — сказаў тав. Шчыгулява, — мы будзем выбіраць мясцовыя органы Савецкай улады. Наша задача — вылучыць кандыдатаў у дэпутаты гарадскога і раёнскага саветаў злучы тав. Шчыгулява.

— 24 снежня, — сказаў тав. Шчыгулява, — мы будзем выбіраць мясцовыя органы Савецкай улады. Наша задача — вылучыць кандыдатаў у дэпутаты гарадскога і раёнскага саветаў злучы тав. Шчыгулява.

— Я прапаную вылучыць кандыдатам у дэпутаты Мінскага гарадскога савета па 332 выбарчай акрузе нашу лепшую студэнтку тав. Салаўёву. Гэта — адна з актывіўных грамадскіх работніц, прыкладная студэнтка, актывістка абароннай работы. Я ўпэўнен, што тав. Салаўёва апраўдае наша вялікае давер'я.

Агульным сходам адпашуна вылучыў тав. Салаўёву кандыдатам у дэпутаты Мінскага гарадскога савета.

Кандыдатам у дэпутаты Кагановіцкага раёнскага савета па 11-й выбарчай акрузе с'яўдзішча адпашуна вылучыў сакратара Кагановіцкага РК ЛЕСМБ тав. М. М. Валюнікава.

А. АСТАПЕНКА.

У ДАПАМОГУ АГІТАТАРУ ГАРАДЫ СОВЕЦКАЙ БЕЛАРУСІ РЭЧЫЦА

«Чуден Днепр при тихой погоде, когда волною и плавно зычит сквозь леса и горы полные воды свои...»

Гэтыя словы босмерскага Гогаля, які пельга больш, адносяцца да раёна Рэчыцы. У Оршы Днепр яшчэ амаль несуладна ходыць. Па-сапраўднаму многаводны Днепр становіцца ў раёне Рэчыцы, калі ў яго ўліваецца Бярэзіна са сваімі прытокамі. Далей Днепр паўнаводным горна, вельмі і паўна і цяжэ з БССР у брацкую Украіну.

Рэчыца размешчана на правым беразе Дняпра. З ракой звязана гаспадарка горада, яго мінулае, яго сучаснае, звязана і яго будучыня.

Рэчыца, перш за ўсё, — аўтэн і пратраў запалкавай прамысловасці БССР. Калісьці тут існавала запалкавая фабрыка Шышкіна. Запалкі вырабляліся саматужным чынам — уручную. Старыя накатальныя станкі сталі ў драўляным аднапавярховым доме, работым унутры на некалькі «праху», у якіх была вечна копань, пемра, газ і жудасны бруд. Станкі, на якіх рукамі набывалі сапожы, пратрававалі ад рабочых вялікай затрыты сілы, вынісваліся.

Непазнавальна змянілася аблічча г. Рэчыцы пасля Кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі.

У 1923 годзе ў БССР, як і ва ўсёй краіне Савецкай, расгорнулася аднаўленне прамысловасці. Але старая запалкавая фабрыка была разбурана і разграблена Шышкіным і безапаказна настолькі, што аднаўляць не было чаго.

Вольна большышчы была пабудавана новая механізаваная запалкавая фабрыка — «Х Кастрычнік». Тут усё робіцца машына.

Велізарныя пяхі, у якіх многа паветра, добраа вентыляцыя, шырокія вокны, праз якія ў паміжхатні льюцца патакі сонечных прамянёў, — усё зроблена так, каб рабочаму было лёгка працаваць, каб было светла і чыста, каб захавалі самы каштоўны капітал — савецкіх людзей.

Набыў фабрыкі выраб фарбаваных тавароў, у якіх пабудаваны новыя вуліцы. Так вырастаў вуліца імя Х Кастрычніцкага імя Войкава і інш. У пасёлку ёсць дзіцячы сад, асяі, школа, клуб, бібліятэка, фізкультурны стадыён — усё гэта горадскіх савецкіх людзей, будучых сваё радаснае і шчаслівае жыццё.

За годы «сталінскіх пяцігодкаў» у Рэчыцы выраб дубільна-экстрактна завод. Така завод налічваецца на Саюзу ўсяго 7. З дубу краіна атрымлівае экстракт, які ідзе для дублення скуры.

Расце і расшыраецца пяхы завод «Інтэрнацыяналь». Ён выпускае каля 10 тысяч тон розных вываў і 2 тысячы тон дроў у год.

Рэчыца — пратраў дэспільнай і фанернай прамысловасці. Да рэвалюцыі там было дзве дэспільныя з 53 работнікамі. А сёння ў Рэчыцы выраб чатырохразна дэспільны і дрэваапрацоўчы завод імя Кірава. Пра заводзе ёсць прах стучэннай вытворчасці, выпускаючы 3.500 тон

стужкі ў год. Ёсць тарны пях на 8 тысяч кубаметраў у год, дзе вырабляюцца скрынкі для ўпакоўкі. Расшыраны мяховыя пях, які выпускае дэвіаны, шафы, атажэркі, мяжкі крэслы. На заводзе 600 работных. Яго галавы вытворчасца праграма складала звыш 3 мільяну рублёў. Да ХХІІ галавы Кастрычніцкай рэвалюцыі завод прышоў з вялікай перамогай — зыканаў галавы план.

Не далёка адсюль знаходзіцца фанерны завод, другі па велічыні ў БССР. Гэты завод дае 29,5 проц. усёй фанеры гэтага Беларуска. На ім вырабляюцца аляхова і сасновая фанера спосабам сырой клеей. Пра заводзе звыш прах шыропашыню, які выпускае тару, папкі і інш. Пяхысяць работных — звыш 650 чалавек.

Усяго ў Рэчыцы налічваецца 23 пратраў прамысловыя з кожнасцю работных звыш 4 тысяч чалавек. Валова прадукцыя складала ў 1938 годзе 29 мільяну рублёў.

У перспектыве далейшага будаўніцтва ў Рэчыцы: будыні маславасцэ-сырзаварнай заводу (на 2 тысячы тон прадукцыі), шпатоўнага заводу, мясакамбінат і рад іншых прадпрыемстваў.

Аб культуры горада ў змяне вялотага даравольніцкага географа Нікалава скарэна: «У сучасны момант у горадзе ёсць дзве царквы — адна, больш новая — Успенская, і другая, — існаючая з 1723 года пад назвай св. Нікалаа, каталіцкі кашчэі, сінагога і некалькі аўрэіскіх малітоўных дамоў, прыхадаксое вучышчыца і некалькі хадароў».

Сёння Рэчыца мае 12 школ, з іх—5 сярэдніх і 2 тэхнікумы, рабфак, школу месясяцёр і рад іншых культурных устаноў. Тысячы іштаслівых дзяцей заўважваюць выдатныя паміжхатні школ.

Гарадскія вуліцы пакрытавыя кампані і асфальтам, правозіцца інтэнсіўнае аэлянаенне горада, будуюцца новыя дамы і школы.

Прыгожае акружэнне Рэчыцы. Навокал леса, сады, восты. Рэчыцкі раён па працу можа лічыцца адным з пудоўных у БССР у прыродных атрапах. Тут пабілю Горвала, на правым беразе Бярэзіны, у густым хваёвым лесзе знаходзіцца зяраўніна дзяцей. З усёй каштоўнасці БССР сроды прыгажэйшых дзяцей, каб адначыць і яноў багатымі, здарымі і вясёлымі варуцца на вучоў.

12 прасторных, светлых спальных пакоў, дзве залы для гульні, раскошная сталова, мяжкая мэбля і рад іншых выгтоў—усё тут прыстасавана для іштаслівых дзяцей. Педагагі, урачы, сестры і ўвесь абслугоўваючы персанал любюцца, паміжхатня алянацца да дзяцей. Усё робіцца так, каб ім было вясела, радасна, цікава і ўтульна. Эха далёка разнісць іх звонкія галасы, іх радасныя і вясёлыя песні!

«О детство счастье, что дали нам, Веселая песня звенит! Спасибо товарищу Сталину За наши чудесные дни».

Б. ЛИБЕРМАН.

НА ВЫБАРЧЫМ УЧАСТКУ

Ціем па вуліцы імя Кірава. Злева ў клубе металістаў па чырвоным палотнічкіх налісках: «Выбарчы ўчастак № 6».

Пры ўваходзе — арка. На ёй партрэт Леніна і Сталіна, лозунгі, дэжаўнаі герб ордэнавонай БССР. А далей зноў чырван лозунгаў, партреты.

Восм мы апынуцца ў светлым і ўтульным пяхы выбарчага участка. Ён абстаўлен мяжкая мэбляй, вазеткамі. На сценах партреты, гістарычныя карціны, на палозе старанна разасялены каўры, дарожкі. У такім пяхы выбарчычкі можа культурна адначыць, пачытаць кніжку, пагутарыць.

Многа ўвагі аддае гэтаму участку прыкладнавая да яго партарганізацыя заводу імя Варашылава. На участку прадуць 50 агітацыйна, якія сістэматычна правозіць масавую палітычную работу сярод выбарчычкі. Пераважна частка агітацыйна — інтэлігентныя завады імя Варашылава: інжынеры, канструктары, планавікі. Большасць з іх — беспартыйны таварышы, якія штодзённа насяць у масы сэрвы большэвіцкай праўі.

Заслужаным аўтарытэтам карыстаецца беспартыйны агітацыйна — канструктар заводу Іаан Майсеевіч Зіман. Сваа агітацыйна-масавую работу на участку тав. Зіман не спынаў а часу выбараў у Вярхоўны Совет ССР. Выбарчычы ўбо з добра ведаюць яго і, як правіла, стараюцца не прапусціць ні аднаго заняткаў.

Хатняя гаспадыня тав. Дунаў, якая мае за сваімі плячыма 81 год, не глядзячы на старасць, з'яўляецца адной з актывіўных наведвальніц заняткаў. Наўвагу тав. Дунаў была незарова. І яна папраіса правесці заняткі ў яе на кватэры.

Заслугоўвае ўвагі і работа агітацыйна-планавіка заводу тав. Галадзец. Ён лічыцца адным з лепшых агітацыйна 6 вы

барчага участка. У яго гуртку займаюцца 10 хатніх гаспадынь.

Працаваць агітацыйна тав. Галадзец пачаў у Кастрычніцкіх месяцах. За гэты час ён паспее правесці 7 заняткаў. Гутаркі праходзіць жыва і цікава. Акрамя вывучэння матэрыялаў ІВ Уначаровай Сесіі Вярхоўнага Савета ССР, а таксама Палажэння аб выбарах у мясцовыя Саветы дэпутатаў працоўных, выбарчычы з вялікай ахвотай слухаюць гутаркі на міжнародныя тэмы, чытку расказаў М. Горькага і іншых савецкіх пісьменнікаў.

На вачах расце актыві хатніх гаспадынь. Калі зойдзе гутарка аб міжнародных падзеях, актывісткі тт. Пічквіч і Пічквіч не прамінуць, каб не задаць пытанне і сумесна абмеркаваць незразумелае. Пасля кожнай такой гутаркі атываюцца, што шырыцца кругазор выбарчычкі, што растуць іх палітычныя запасы.

Такі агітацыйна, як тт. Зіман і Галадзец, на 6 выбарчым участку многа; яны з ахвотай правозіць вялікую палітычную масавую работу сярод хатніх гаспадынь.

З выбарчычкі прамышляна вялікая работа і ў клубе. Першыячына наладзіла лекцыі, даклады, вечары, экскурсіі. Выправаваў спецыяльны план работ з выбарчычкі.

24 лістапада была праведзена экскурсія выбарчычкі ў гістарычны музей. Вечарна гэтага-ж дню ў клубе была праведзена гутарка аб прадстаўчых выбарах у мясцовыя Саветы дэпутатаў працоўных. Пасля гэтага выступіў гурток самадзейнасьці. На вечары прысутнічала больш 450 выбарчычкі.

У плане работы выбарчага участка намечана правесці экскурсію выбарчычкі на завод імя Варашылава. У пачатку снежня адбудзецца сустрэча выбарчычкі з кандыдатамі ў дэпутаты гарадскога і раёнскага саветаў.

Р. СІМІНА.

Неадкладна выправіць памылкі ў спісках выбарчычкі

ЛАГОЙСК. (Па тэлефону). Ён паміжхатня Лагавіцкага участка ствасць прыгожа аформленая вітрына. У гэтай вітрыне вывешаны спісы выбарчычкі. Рабочыя соўгаса Лагава ў вольны ад работы час праходзіць правяраль, ці правільна запісаны іх прозвішчы, імя і імя па бацьку ў спісках выбарчычкі.

Да вітрыны падыходзіць рабочы тав. Давыдов. Прачытаўшы сваё прозвішча ў спіску, ён пытаецца:

— Скажыце, калі ласка, чаму так запісана. Мая жонка завецца Паўліна, а запісана — Пелагея.

Намада адзіліцца работніца Мардас Ма

рыя, калі ўбачыла, што замест сапраўднага імя па бацьку «Іосіфаўна» запісана «Кастэраўна».

У спісі ўнесена 13 выбарчычкі без указання імя і імя па бацьку, а ў сямі выбарчычкі не ўказан год нараджэння.

Выбарчычкі Пардон унесены ў спісы выбарчычкі без указання імя па бацьку і года нараджэння.

У Янчулаўскім сельсавеце вылучана, што 8 выбарчычкі зусім не былі ўнесены ў спісы выбарчычкі.

Н. ЛЮБІЦІН.

Таленавіты інжынер

Пяхы было дзяцінства ў Юзіка Палей. Багагод Лейвіч Палей усёс дзень стаяў ля атоля «Сарой» і, як млын ветру, чакаў пасажыра. Скупа ўсімхалася яму пшасце. Вельмі рэдка здаўся ў дзіравы лейвічак зніжаць які-небудзь чыноўнік або дырэктар міназі і крычаў на багатага, а на быдака:

— Алі! На вакзал!..

Дамоў бацька звыкла прышоў у калейні. Юзік думаў, падошвы, пайсці працаваць на завод.

— Я буду металістам, — аб'явіў ён Лейвічу.

— Той дзеў быў багатам, бацька багатам і ты будзеш багатам, дурань! — Абазвонка буду металістам!

Удзярсаць сына ўзяла вех. Хутка на кватэры Равінскага, галоўнага механіка чыгуначнага заводу Агроскіна, адбыўся сапраўды пытанскі торг.

— Той твор, Лейвіч, палівычкі шпунельнік. — Равінскі хмаў пучатны металік. — Або тавы, Лейвіч, я заўсёды гатоў дапамагчы. Тры годны ён будзе працаваць без грошай і тапіну ў мяне пяхы, а ты мусіш заўсёды вазіць мяне да заводу і да кватэры.

Юзік прыступіў да выканання сваёй абавязкаў. Ён быў таленавіты хлопчык. Пішчым ён навучыўся працаваць на тэхнічным станку. Пасля нават пачаў даваць парады вусатым таварам. Ён рашыў уацканаліць станок і аблічыць на ім работу.

НАГЛЯЯ ПРАВАКАЦЫЯ ФІНСКАЙ ВАЕНШЧЫНЫ

Нагадваемы Савецкага Саюза створані магчымасці ачаг міру ў Прыбалтыцы. СССР, заключыўшы дагаворы аб узаемадапамозе з Эстоніяй, Латвіяй і Літвой, забяспечыў тым самым безпачаснасць сваіх граніц і абарону народаў Прыбалтыі ад магчымых насяляцельстваў імперыялістычных дзяржаў.

Натуральна, што ў кіслых аб забяспечанні міру на ўсходзе Еўропы СССР не мог пакінуць без увагі свае паўночна-заходнія рубяжы. Савецкі Саюз не толькі мае права, але і абавязаны прыняць меры да забяспечання безпачаснасці марскіх і суходовых тэрыторый да Ленінграда, пасельніцтва ягонага рэіона насельніцтва Фінляндыі, СССР пачаў у сувязі з гэтым перагаворы з Фінляндыяй. Савецкі Саюз пайшоў Фінляндыі наустрачаваць ва ўсіх важнейшых пытаннях. Пасля таго, як Фінляндыя адхіляла прапановы аб заключэнні з Савецкім Саюзам дагавора аб узаемадапамозе па тым дагаворах, заключаных з Эстоніяй, Латвіяй і Літвой, СССР высунуў прапанову аб абмене некаторымі тэрыторыямі. Гутарка ішла аб тым, каб апусціць на поўнач ад Ленінграда на некалькі дзесяткаў кілометраў савецка-фінляндскую граніцу на Карэльскім пераайку. Уважэн гэтай жаданне неабходна для безпачаснасці СССР тэрыторыі і тэрыторыі ў некаторых іншых раёнах. СССР згаджаўся перадаць Фінляндыі ўпаў большую частку ў савецкай Карэліі. Прапанова Савецкага Саюза аб стварэнні ваенна-марской базы для савецкага флота на паўночнай ўваходзе ў Фінскі заліў таксама адказнае ўзаемным інтарэсам і СССР і Фінляндыі, бо паўночнае забяспечанне безпачаснасці Фінскага заліва супрыць варажых дзяржаў з боку тэрыі дзяржаў.

Аднак, напераконт усемаму здравому сэнсу, фінскія працівіці аб'явілі прапановы Савецкага Саюза замахам на незалежнасць Фінляндыі і перарвалі перагаворы. У Фінляндыі была разгортнута мабільная антысавецкая кампанія. Былі пущаны ў ход патак нагай хлусні і наклепў, каб увесці ў заблуждэнне фінскі народ і сустворыць грамадскую думку. Фінляндскі мірны замахніцкі спраў, а затым і прам'ер-міністр Фінляндыі выступілі з прамовамі, у якіх нагай заклікалі да вайны з СССР. Агальнага фінляндскага ваеншчыны за апошняга дня арганізавала правакацыю за правакацыі. Гэтыя штурх гароўчыя не грэбавалі ні чым, толькі б угадзілі сваім гаспадарам — палітыкамі вайны, спадчытны ўцягнуць СССР у сустворыць боіню.

Фінляндскі ўрад ператварыў краіну ў ваенны лагер. Была праведзена мабіліза-

цыя запасных. Урад насільна эвакуіраваў насельніцтва рату гаралоў. У краіне ўведзен закон аб прымуоўваў працы, павялічаны рабочы дзень. Дзесяткі тысяч салдат кінуты на граніцы, празьбяюць у лясках і балотах. Семі тысяч асталіся без усякага забяспечання.

Фінляндскі ўрад трымае народ у трымоце ваеннай небяспекі.

Фінскі народ добра ведае, што Савецкі Саюз яму не пагражае. Доказам гэтага з'яўляецца сам факт існавання Фінляндыі, атрымаўшы сваю незалежнасць з рук савецкага ўрада. Але, атрымаўшы незалежнасць, Фінляндыя на працягу ўсіх наступных год знаходзілася ў лагерах самых лютых ворагаў Савецкага Саюза, з'яўляючыся верным лакем у выкананні замыслаў імперыялістычных дзяржаў. У годы грамадзянскай вайны Фінляндыя, пад вліццёмствам Антанты ўдзельнічае ў інтэрвенцыі супрыць СССР. У 1919—1922 гг. белафіны ўтангаюцца ў працягу савецкай Карэліі. 1922—25 гг. Фінляндыя актыўна ўдзельнічае ў антысавецкім балтыйскім блоку, ініцыятывамі якога былі Францыя і Польшча. Такі ініцыятыўны пераход фактаў варажэй антысавецкай палітыкі працягчы кругоў Фінляндыі.

СССР неаднаразова папярэджваў і асуджаў зварыўшыся супрыць імперыялізма. Але, як вынік, урэкі мінулага, лёс незалежнай польскай кіраўнікоў нічому не навучыў фінскіх марыянетак. Яны ўпорна пачынуць краіну на шлях гібелі і гучы, якая скончыцца поўным крахам і ўдзяўчыкаў. Васільяная, але нагай ў асаблівасці фінскага ваеншчыны дазваляе да прэзэла. Іна пачэла палітыку сваю брэнную руку на Савецкі Саюз. 26 лістапада часці Чырвонай Арміі былі пачэла абстраляны з фінскай тэрыторыі артылерыйскім агнём. Забыты 3 чырвоныя артылерыйскія і 1 малочны камандзір, ралена 7 чырвоныармейцаў, 1 малочны камандзір і 1 малочны лейтэнант.

Нагай правакацыя фінскай ваеншчыны выклікала велізарнае абурэнне савецкага народа.

Адказ СССР прэсты і ясны. Не гледзячы ні на які правакацыі палітычных марыянетак, не гледзячы ні на якія папрозы фінскай ваеншчыны, Савецкі Саюз злёдзе забяспечыць сваю безпачаснасць, перарушынасць сваіх сваяцкіх граніц.

І. ПЯТРОЎ.

ВАЙНА ў Еўропе

ПАРЫЖ, 27 лістапада. (ТАСС). Агенцтва Гавас перадае афіцыйнае камюніке. Агудлікаванае ў Парыжы ўчора вечарам. У гэтым камюніке гаворыцца: «На працягу дня адзначалася слабая актыўнасць патруўдэй і артылерыі».

Сення ранішай у Парыжы вышучана наступнае афіцыйнае камюніке аб ваенных дзеяннях: «На працягу ночы не было адзначана ніякіх значных аператываў».

БЕРЛІН, 27 лістапада. (ТАСС). Германскае інфармацыйнае камюніке паведамляе пра выхад артылерыйскага агню на азначана ніякіх істотных аператываў».

ЛОНДАН, 27 лістапада. (ТАСС). У Лондане афіцыйна аб'яўлена аб затанленні англійскага пасажырскага парохода «Равалінгі» водазмішчэннем у 16.697 год, з 300 чалавек, якія знаходзіліся на пароходзе, выратавалася толькі 17. Аб лёсе асталіх нічога не вядома.

Англійскае марское міністэрства паведамляе, што захвачаны англійскім ваенным караблем германскі гандлёвы параход «Боркум» быў адвезен у аўлін з англійскай парты. Неўзабаве пасля гэтага пароход быў тарпедыраван павольнай лодкай і згарыў. Пра гэтым загінута чатыры чалавекі каманды.

Другі германскі гандлёвы параход «Консул Гельрык Фіер», захвачаны англійскім ваенным караблем, адвезен у порт.

БЕРЛІН, 27 лістапада. (ТАСС). Германскае інфармацыйнае бюро паведамляе, што былы польскі акіянскі пароход «Валасіні» водазмішчэннем у 14.300 год, які з пачатку вайны ўваходзіў у астаў англійскага гандлёвага флота і курсіраваў пад англійскім флагам, сення ранішай тарпедыраван на паўночна-заходняга ўваходзе Англійскага мора выратавана. Пароход «Пілуоскуі» быў пабудаван у 1935 годзе. Да вайны ён рабў рату гаралоў паміж Гілянй і ШПА.

НА ФРАНТАХ КІТАЯ

У ПАУДНЬЕВЫМ КІТАІ

У паўднёвым і заходнім прадысках Паўночна-заходняга краўрапаўнічых баі паміж японскімі і кітайскімі войскамі, часта пераходзячы ў рату гаралоў сваяцкіх баі. Абодва баі ясуць вялікія страты. Паўночна-заходняга пераходзілі з рук у рукі. Аператывы японскіх часцей паўночна-заходняга значнымі сіламі ачынілі.

У ЦЕНТРАЛЬНЫМ КІТАІ

У правінцы Хубэй за апошняе два тыдні адбыліся баі каля Аньшу (на паўночных захад ад Ханькоу). У гэтых баіх японцы страпілі каля 500 чалавек забітымі, што складала амаль чвэрць японскага гарнізона, размешчанага ў гэтым гародзе.

Вестак аб становішчы на франтах Паўночнага Кітая нама.

25 лістапада 16 японскіх самалётаў зрабілі напад на Сянбэ (правінцыя Шэньсі). На гарод была скінута вялікая колькасць бомб.

27 лістапада. (ТАСС).

КІТАЙСКІЯ ЖУРНАЛІСТЫ ЕДУЦЬ НА ФРОНТ

ЧУПШЫН, 27 лістапада. (ТАСС). Для ўзмацнення палітычнай работы сарод салдат паўднёва-заходняга фронту Кітая на кіроўчых пачаць гучы вольных журналістаў у паўднёвыя часткі ваенных дзеянняў. На франтах журналісты будуць выпускаць франтавыя газеты.

ВЫБАРЫ ў АКАДЭМІЮ НАВУК БССР

Г. І. АНУФРЫЕЎ — КАНДЫДАТ У САПРАЎДНЫЯ ЧЛЕНЫ АКАДЭМІІ НАВУК БССР

Геназій Іванавіч Ануфрыеў нарадзіўся ў 1889 годзе ў гародзе Вольску, б. Саратаўскай губерні, у сям'і дробнага служачка. У 1909 годзе паступіў у Пенебургскі лясны інстытут, які скончыў у 1914 годзе. У вышэйшай школе будучы вучоны і даследчык працягае свае адукацыю з найбольш значных студэнтаў, здыкучы чаму пакідаеца на навуковай рабоце на лясной вопытнай справе.

Цыжка было Г. І. Ануфрыеву разгарнуць навуковую дзейнасць у цэмы парскі час, у абстаўноўцы, калі навуковая работа не фінансіруецца і лічыцца «зацілішай рокашчы».

Толькі Бастрэчніцкая сацыялістычная рэвалюцыя стварыла ўмовы для творчай дзейнасці маладога вучонага, які прывяціў сябе новай навуцы: балота- і торфазнаўству.

Да 1935 года праф. Г. І. Ануфрыеў вядзе інтэнсіўную навукова-даследчую і педагогічную работу ў Ленінградзе: з 1935 года ён сваю дзейнасць пераносіць у БССР, дзе працуе і да гэтага часу.

Результаты выдатнай навуковай дзейнасці праф. Ануфрыева адожаны ў раззе аўблікаваных і знаходзячыся ў рукапісах работ, агульнай колькасць якіх перавышае 50.

Да ліку найбольш буйных яго работ можна аднесці: расправаўную ім тэорыю ўтварэння ўзгоркаватых тарфянік і лесудуны; работы на пытанні забалачвання паўночных лясоў; даследаванні расліннасці даліны ракі Волхавы і Ільменскай упадзіны; устанавленне законамернасцей стратэграфіі і ўзросту тарфянік, а таксама гісторыі развіцця лясной расліннасці ў насяляніцкім часе ў паўночна-заходняй частцы СССР.

Г. І. Ануфрыеў мае вучоную ступень доктара біялагічных навук, прусуджаныму яму ў 1935 годзе Акадэмія навук БССР і вучонае званне прафесара і члена-карэспандэнта Акадэміі навук БССР.

Геназій Іванавіч з'яўляецца адным з вядцейшых у СССР геабатанікаў-торфазнаўцаў і карыстаецца шырокай вядомасцю за межамі Савецкага Саюза.

Займаючыся звыш 20 год вывучэннем тарыяных месапражэняў і расліннага пакрыва паўночна-заходняга і паўночнага раёнаў еўрапейскай часткі СССР т. Ануфрыеў лаў савецкай навуцы раз у дзеньных работ, прадстаўляючы высокую каштоўнасць як у тэарэтычных і метадычных адносінах, так і па тых вывадах і прапозіцыях, якія маюць актуальнае на родна-гаспадарчае значэнне.

У якасці кіраўніка буйным экспедыцыямі (Кольскі паўвостраў, Карэлія, Ле-

нінградская абласць, частка Калінінскай, Смаленскай, Архангелскай і Валагодскай абласцей, Беларускай ССР) і спецыяльнымі кафедрамі ў ВТНУ прафесар Ануфрыеў правяіў сваё выдатным арганізатарам і целагомам.

Геназій Іванавіч прымаў ўдзел у работах розных з'ездаў і канферэнцый (балотных, гідралагічных, глебавых і інш.), дзе выступаў з дакладамі. Ён з'яўляецца членам Дзяржаўнага палеагеаграфічнага і батанічнага таварыстваў і камісій па вывучэнню чапверцічных акадэміяў.

Нескалькі дзесяткаў навуковых работнікаў — вучні Г. І. Ануфрыева — кіруюць самастойна навукова-даследчай работай па вывучэнню тарфяных месапражэняў, лугоў і лясоў нашага Саюза і вядуць педагогічную работу ў вышэйшых і сярэдніх школах.

З 1936 года прафесар Г. І. Ануфрыеў з'яўляецца членам інстытута торфу Акадэміі навук БССР. Вялікая навуковая адукацыя, арганізатарныя здольнасці дэ-зволілі яму шырока разгарнуць работу інстытута па ўсебаковому вывучэнню і практычнаму скарыстанню торфу ў народнай гаспадарцы БССР. Акрамя таго, прафесар Ануфрыеў, з'яўляючыся членам Прызымуа Акадэміі навук БССР, кіруе работай рэдакцыйнага савета Акадэміі і адзіленнем прыродазнаўчых навук, які аднае піль інстытутаў. Адначасова Геназій Іванавіч кіруе кафедрай балотазнаўства Беларускага дзяржаўнага політэхнічнага інстытута.

Сваю шматгранную навуковую дзейнасць Геназій Іванавіч заўсёды спалучае з актыўнай грамадскай работай.

Прафесар Г. І. Ануфрыеў, азім з буйнейшых савецкіх вучоных, — дастойны кандыдат у сапраўдныя члены Акадэміі навук БССР.

Д. МАРНАУ, Т. ГОДНЕЎ,
Члены-карэспандэнты Акадэміі навук БССР.

Праф. М. ТОМІН,
доктар біялагічных навук.

Дацэнт А. ВАСІЛЬЕЎ,
заг. кафедрай тэхнікоў вытворчасці тарфянога паліва БП.

С. МАЛІНІН,
заг. групай эканамікі АН БССР,
старшы навуковы работнік.

Н. ГОРАЎ,
заг. аддзелам промторфапрадзбы Інстытута торфу.

Л. ЦІР, Л. ГУРЭВІЧ —
кандыдаты хімічных навук.

І. САНЬКО,
кандыдат біялагічных навук,
ДУБАЎ, А. КАТНОЎСКІ —
старшы інжынеры Інстытута торфу.

ПА ГАРАДАХ І ВЕСКАХ ЗАХОДНІХ АБЛАСЦЕЙ БССР

ЛІКВІДУЕЦА БЕСПРАЦОЎЕ

БЕЛАСТОК. Адзед працы гарадскога часовага ўпраўлення штодзённа накіроўвае на работу былых беспрацоўных рабочых, служачых і пенсіянераў. Паўнасна ліквідавана беспрацоўе сярод будаўнікоў. Для разгарнуўшыся будаўнічых работ нехапае маладоў, плотнікаў, каменшчыкаў. Ліквідавана беспрацоўе і сярод рабочых налігарафічнай прамысловасці. Днямі рат тэжытальных фабрык будзе перавезен на работу ў 3 мэны. Гата месапражэня капатчыка ліквідуе беспрацоўе сярод тэжытальчыкаў.

Адзед працы аграмаў заўвагу на пачытку да работы ва ўноў створаных гаспадарчых і гандлёвых устадовах больш тысячы служачых розных спецыяльнасцей. У гародзе адкрыт раз майстэрня.

КЛУБЫ, ХАТЫ-ЧЫТАЛЬНІ, ЧЫРВОНЬЯ КУТНІ

МІЯСТЭЧКА ХАРОШЧ. У мястэчку Харошч Беларускага павета адкрыт клуб на 400 месц. Працуюць насельніцтва аграмада магічышча культуры праходзіць вольны час, паслушаць даклады, лекцыі, пачытаць свежы нумар газеты. Кожны вечар клуб запалюецца працоўнымі. Тут заўважэ людзі і весела.

У вёсцы Тапілец Тарашчанскай воласці па ініцыятыве моладзі створаны драматычны і струны гурткі. Драматычны гурток зараз рыхтуе першую п'есу.

БЕЛАСТОК. Да галавыня выбараў у Вархоўны Совет СССР — 12 снежня — у кожнай воласці Беларускага павета будзе абсталаваны хатчытальні, а ў кожным населеным пункце — чырвоныя кутні. Новыя якавыя культурныя ўстановы будзе забяспечаны мастацкай літаратурай, газетами, журналами, шахматами і шапкатами.

Для загалыткаў хатчытальні і чырвоных куткоў арганізаваны кароткатэрміновыя курсы. (БЕЛТА).

КІНОТЭАТР У НЕСВІНЬІ

НЕСВІЖ. У будынку былога магістрата г. Несвіжа адкрыты гарадскі кіноаэатр. Тут устаноўлена гукавая кіноаэатура.

У дзень адкрыцця зал тэатра быў перапоўнен працоўнымі гарода. Быў паказан выдатны савецкі кінофільм «Выбаргская старана».

У гародзе будзеца Дом сацыялістычнай культуры.

Дзённік

Сення, у 7 гадзін вечара, у Доле партактыва (вялікая зала) адбудзеца даклад па тэму «Выбары ў мясцовыя Саветы дэпутатаў працоўных і задачы антырэлігійнай прапаганды».

Дэкладчык — член прызымуа Цэнтральнага савета Саюза забавічальнікаў СССР тав. Усцоў, Білеты — у РК КП(б)Б.

Сення, у 7 гадзін вечара, у Доле партактыва (малая зала) гарком КП(б)Б склікае парад кіраўнікоў агітальтэатраў гарода. Яка кіраўнікоў агітальтэатраў абавязкова.

Сення, у 8 гадзін вечара, у агітпункце Стапінскага раёна (адзёра бібліятэка БССР імені Леніна) адбудзеца інструкцыйны лекцал для агітатары па тэму «Плані трыбуны рэвалюцыі С. М. Кіраў». Дэкладчык тав. Горар.

Адказны рэдактар Т. С. ГАРБУНОЎ.

Турэцкі і балгарскі друк аб нагай правакацыі фінляндскай ваеншчыны

АНКАРА, 27 лістапада. (ТАСС). Сення газета «Улус» змяшчае тэлеграму з Турцыя, у якой стверджаецца, што фінляндскія часці адролі агонь у час аднаго артылерыйскага вучэння. Тэлеграма змяшчаецца пад загалюкам: «Пазеі на фінляндска-рускія граніцы. У час артылерыйскага вучэння фінны адролі агонь на частях Чырвонай Арміі».

СОФІЯ, 27 лістапада. (ТАСС). Усе балгарскія газеты публікуюць паведамленне аб нагай правакацыі фінляндскай ваеншчыны.

Газеты стверджаюць, што фінляндская артылерыя абстраляла савецкую тэрыторыю. Газета «Дага» піша, што фінскі народ не дазволіць сваёму ўраду весці краіну на гібелішчы шляху. У тым-жа духу выказваецца і газета «Празлічныя весты».

Землетрасенне ў Турцыі

АНКАРА, 27 лістапада. (ТАСС). Землетрасенне, якое пачалося два дні таму нагай у Тарджане (Усходняя Анатолія), уед яшчэ прадаўжаецца. У выніку гэтага

трасення ў 18 вёсках разбурана каля 400 хатоў. Некаторыя вёскі разбураны поўнасна. 27 чалавек забіта, 43 ранена. Сотні людзей асталіся без прытулку.

ТЭАТРЫ І КІНО

ВЯЛІКІ ДЗЯРЖАЎНЫ ТЭАТР ОПЕРЫ І БАЛЕТА БССР
29 лістапада
РУСАЛКА
Абамент № 131.
Пачатак у 8 г. веч.
Білеты ў тэатральнай касе Дома культуры з 12 да 3 г. у дзень пастаноўкі — у касе тэатра з 6 г. веч.

ПЕРШЫ БЕЛАРУСкі ДЗЯРЖАЎНЫ ДРАМАТЫЧНЫ ТЭАТР
28 лістапада
Абамент № 58.
НАВІБЕЛЬ ВОЖКА
Пачатак у 7 г. 30 м. веч.
Каса з 2 да 3 г. веч.

ДЗЯРЖАЎНЫ ЯЗЬЯСКІ ТЭАТР БССР
28 лістапада
Абамент № 28.
ПЕРШЫЕ ОСТРАПЛЕР
Пачатак у 8 гадзін вечара.
Каса з 12 да 2 і з 4 да 8 г. веч.

Кіноаэатр «Чырвоная Зорка»
«ВЫСОКАЯ НАГАДА»
Кіноаэатр «Родина»
«ДОКТОР КАЛОЖНЫ»
Кіноаэатр «Інтэрвіювал»
«ТРОЕ С ОДНОЎ УЛІЦЫ»
Кіноаэатр «Спартак»
ДЗЯРЖАЎНЫ КІНОАЭАТРА ПРАВА

Кіноаэатр «Навіны Дня»
«22-Я ОКТАБРЬ» (парод на Чырвоную пачынае)
2. Журнал маскоўскай студыі кінохронікі № 103.

БЕЛАРУСкі ИНСТЫТУТ НАРОДНАЙ ГАСПАДАРКІ

ІМЕНІ В. В. КУВЫШЧОВА

аб'яўляе НАБОР на 8-МЕСЯЧНЫЯ ПАДРЫХОУЧЫЯ КУРСЫ ў ИНСТЫТУТ.

ИНСТЫТУТ Рыхтуе ВЫСОКАКАВАЛІФІКАВАНЫХ ЭКАНАМІСТАЎ ПА СПЕЦЫЯЛЬНАСЦЯХ:

- а) ПЛАНОВЫ ФАКУЛЬТЭТ — акадэмія-факультэцкі для сістэмы Дзяржаўнага прамяслоўскага і сельскага гаспадаркі;
- б) ФІНАНСАВЫ ФАКУЛЬТЭТ — акадэмія-факультэцкі для сістэмы Паркафонна, Дзяржаўна і Спецбанкаў;
- в) ГАНДЛІВА-ЭКАНАМІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ — таварыства для гандлёвых арганізацый і прамысловы і акадэмія-факультэцкі савецкага гандлю;
- г) ФАКУЛЬТЭТ НАРОДНА-ГАСПАДАРЧАГА ЭКОНОМІКА — акадэмія-факультэцкі на ўроку і статыстыцы для сістэмы ўпраўлення Наргасуота і гаспадарчых арганізацый.

На курсы прымаюцца асобы, маючы закончаную сярэдняю і неакончаную (але не менш 9 класаў) сярэдняю адукацыю. Дапушчаныя к прыёму падвыгарапта праверанымі іспытам па беларускай і рускай мовах і літаратуры, Канастатны СССР, матэматыцы і геаграфіі.

Прыняты на курсы забяспечаныя стывальняй і інтэрнатура. ЗАНЯТКІ НА КУРСАХ ВЯЧОРНІЯ. Пры явяне аб прыёме на курсы трэба прыкласці аэстац аб скарытаны навукавыя ўстановы, метрыку і аўтаграфію (нашарт прадузляцца асабста). Тэрмін падачы заяў да 15 СНЕЖНЯ. Праверанымі тэмы пацвучыцца з 29 СНЕЖНЯ. ПАЧАТАК ЗАНЯТКАЎ НА КУРСАХ — 2 СТУДЗЕНЯ. Заявы з дакументамі пасроўваць на імя дырэктара інстытута — г. Мінск, Земляробчы зав. 6. ДЫРЭКЦЫЯ ИНСТЫТУТА.

УПРАЎЛЕННЕ КНІГАГАНДЛЮ ДВБ

у гор. Беластоку

(вул. Калінінцкага, № 10, Тэл. № 4-23)

АДКРЫТ КНІЖНЫ МАГАЗІН

ПРЫ БЕЛАСТОЦКАЙ АБЛАСНОЙ КАНТОРЫ УПРАўЛЕННЯ КНІГАГАНДЛЮ ДВБ.

У АСАРТЭМЕНЦЕ МАГАЗІНА ЕСТЬ: ТВОРЫ КЛАСІКАЎ МАРКСІЗМА-ЛЕНІНІЗМА, МАСВА-ПАЛІТЫЧНАЯ ЛІТАРАТУРА, СОЦЫЯЛЬНА-ЭКАНАМІЧНАЯ, МАСТАЦКАЯ, ДЗІЯЧНАЯ, ПАДРУЧНІКІ, НОТЫ і іншыя раздзелы літаратуры на беларускай, рускай, яўрэйскай і польскай мовах.

Апрача гэтага, ёсьць у вялікім асартэменце ШКОЛЬНА-ПІСЬМОВЫЯ ПРЫЛАДЫ, ПАРТРЭТЫ кіраўнікоў партыі і ўрада, ПЛАНАТЫ, ЛОЗУНГІ і іншыя іспрадуцыя.

Магазін па жадаанню пакупнікоў прымае заказы з дастаўкай на дом паўдзеньні, а таксама праводзіць высылку поштай. ЗАКАЗЫ МОЖНА НАКІРОВАЦЬ ПА АДРАСУ: г. Беласток, вул. Плесудскага, 17, абласной канторы ДВБ (тэлефон № 16-26) або па вышэйпаказанаму адрасу магазіна.

УПРАЎЛЕННЕ КНІГАГАНДЛЮ ДВБ.

Скура свінні — каштоўная сыравіна для